





# ПОУНАСЦЮ ВЫКАНАЕМ РАШЭННІ МАЙСКАГА ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б)

На працягу года ў Суражскім раёне беспарэчна разбавілася калгасная зямля. Яе раскідвалі ілжэкалгасні, агнасобнікі. Гэтыя людзі незаконна карысталіся дамам пераваж перад чэснымі калгаснікамі. Такія практыка была толькі на-пачатку ворагам калгаснага маду.

Іншы ў мінулым годзе ЦК ВКП(б) і Саюзны Урад указалі на неадпаведнасць будыцельскіх і статутаў сельскагаспадарчай арміі ў нашай рэспубліцы, на неадпаведнасць разлічак прасідацыйных участкаў, якія адпавядаюць калгаснікам, а не працы на калгаснай вытворчасці.

Пасля гэтага ў раёне была праведзена значная работа па выпраўленню дапушчальных скажэнняў. Да якой меры ўрада заходзіла распрацаваць калгаснай зямлі, мы наглядна ўбачылі там, калі прысутнічалі да выпраўлення памілак. Выяснілася, што агульнааб'ём захаванай 8.600 гектараў калгаснай зямлі. Апрача таго, 2.085 гектараў раёна мелі разлічаны прасідацыйныя ўчасткі, незаконна захаваны 500 гектараў грамадскай зямлі. Усе гэтыя зямлі былі вернуты калгасам.

Аднак памылкі да кагна не былі выпраўлены. Больш таго, факты захавання калгаснай зямлі мелі месца і ў гэтым годзе. Прычым ініцыятарам захавання часткі выступалі самі старшні некаторых сельсаветаў і калгасам. Напрыклад, у часе веснавой сібы гэтага года старшні Шчыгальскага сельсавета Яблова, старшні Залоскага сельсавета Карповіч, старшні калгас «Звязда» Іванюк і некаторыя іншыя асобы заставілі ў калгасных масівах па 0,70—0,80 гектара зямлі.

Істарычныя рашэнні майскага пленума ЦК ВКП(б) мабілізавалі партыйную арганізацыю і ўсіх калгаснікаў раёна на рашучае і катэгорычнае выпраўленне памылак, каб вярнуць большымі парцамі калгаснай зямлі.

У сучасны момант захаванне памылак да абмеру прасідацыйных участкаў дзікай, а таксама зямель агнасобнікаў і ў іншых не чужае калгасам. У поўнай адпаведнасці з указаннем СНС СССР і ЦК ВКП(б) райвыканком і райком КП(б) Беларусі камісія па абмеру, падабраўшы мерцаўкі ў самых вопытных калгаснікаў, правялі інструктарскія чыненні камісія і не пазней, чым праз тры дні прысутны да абмеру прасідацыйных участкаў.

Да апошняга часу ўрады калгаснікаў нашага раёна былі раслічаны на блытых частках хутарскага земляробства. Няма патрэб даказваць, якой вялікай перамогай у калгаснай умаранай калгасам з'яўляюцца хутарскія сібы. Калгаснікі раёна з выключным узымам аб'явілі вызначаны партый і ўрадам мерапрыемства па сясельню калгаснікаў з хутарскіх сібы і калгасныя паселішчы.

На плане гэтага года нам трэба сяліць 3.000 хутарскіх вярвоў. Работа па сясельню развілася галоўным чынам пасля майскага пленума ЦК ВКП(б). На 27 чэрвеня сясельна 2.910 гаспадарак, з якіх 1.034 поўнасьцю абдуваны.

Партыйная арганізацыя раёна, апрача чына на шырокі актыў, правяла ў калгасных вялікую работу па раз'ясненню рашэнняў майскага пленума ЦК ВКП(б). Пачалі мы з таго, што падабраўшы асабліва з рашэнняў майскага пленума ЦК ВКП(б) і чэрвеньскага пленума ЦК ВКП(б) усіх камуністаў і комсамольцаў раёна, былі праведзены школы ў партыйных і комсамольскіх арганізацыях, праведзены раёны партыйных школ. Быў прагледзены і наметан рад практычных мерапрыемстваў па выкананню гістарычных рашэнняў парты і ўрада.

Можна было б прывесці мноства выступленняў калгаснікаў на агульных сходках, каб паказаць, які ўздым выкалікалі рашэнні парты і ўрада. Ужываючыя словы шчырай удзельніцы партыі Лёніна — Сталіна, совецкаму ўраду і асабіста лешаму другу калгаснага сялянства таварышу Сталіну, гэтаўнасць па-бываюму выканань рашэння ЦК ВКП(б) і СНС СССР — вось што адгучалася ў выступленнях калгаснікаў.

Многія калгасы нашага раёна з года ў год аставалі па выкананню сельскагаспадарчых работ. Адною з прычын гэтага з'яўляўся неадпаведны стан працоўнай іспытальніцы, наяўнасць значнай колькасці ілжэкалгаснікаў, якія разгаліталі работу. Апошнія рашэнні парты і ўрада па калгаснаму будаўніцтву і асабіста пастанова ЦК ВКП(б) і СНС СССР «Аб мерах аховы грамадскіх зямель калгасам і разбаварвання і адраўнавання ролі па ўздым працоўнай іспытальніцы ў калгасам». Мы гэта адгучаем у калгасам свайго раёна. У 1938 годзе 3266 калгаснікаў раёна выпраўлялі чыны ад 1 да 50 працэнтаў. 1631 «калгаснік» не выпраўлялі ні аднаго працэнта. У сучасны момант у раёне амаль няма ні аднаго калгасніка, які не выхадзіў бы на работу.

У 1938 годзе ў сельсаветах «Бары», Войтаскага сельсавета, 71 калгаснік выпраўляў усяго па 10—15 працэнтаў, а 54 «калгаснікі» не выпраўлялі ні аднаго працэнта. За прапіншныя месяцы 1939 года кожны з гэтых калгаснікаў мае ад 70 да 150 працэнтаў. Характэрна, што на калгасных сходах пры абмераванні пастановы ЦК ВКП(б) і СНС СССР калгаснікі аднадушна патрабавалі рашучай барацьбы з ілжэкалгаснікамі, лодырамі, прагульшчыкамі. У выніку масавай работы за 1939 г. у калгасам іспытальніцы 700 аднаасобнікаў.

Перад намі стаяць вялікія задачы. Мы абавязаны ўрады правесці ўборку сталіскага ўраджаю і агартоўкі сельскагаспадарчых прадуктаў. Мы абавязаны на вапна выпраўніць дапушчальны скажэнні статута сельскагаспадарчай арміі. З гэтымі задачкамі мы справімся на аснове мабілізаванай ўсіх тужанікаў раёна на баявое выкананне гістарычных рашэнняў майскага пленума ЦК ВКП(б).

**С. Ф. САВЕЛЬЕВ,**  
сарацтар Суражскага РК КП(б)Б.

# РАЗБАВАРВАЮЦЬ КАЛГАСНУЮ ЗЯМЛЮ

ЕЛЬСК. (Спец. мар. «Звязда»). Нават і пасля агульнааб'ёмнага пастановы ЦК ВКП(б) і СНС СССР «Аб мерах аховы грамадскіх зямель калгасам і разбаварвання» ў раёне не прынятыя неабходныя меры па ахове грамадскіх зямель. Тут па-ранейшаму працягваюць разбаварваць калгасную зямлю. Так, напрыклад, старшні Багуніцкага сельсавета тав. Папчыч захавалі 0,40 гектара калгаснай зямлі.

Ещё многа фактаў разбаварвання калгаснай зямлі. Так, калгаснік калгас «Пролетарый», Мясельскага сельсавета, Андрэй Доўгі, захавалі калгаснай зямлі 0,20 гектара сенажаці ў калгасе «Пролетарый». Аднаасобнікі Наталія Аўраменка і Ларыся Аўраменка самавольна захавалі больш чым па 0,20 гектара сенажаці ў калгасе «Чырвоны Ельск». Такія факты не адзіныя.

Усе гэтыя злчынствы добра вядомы кіраўнікам раёна. Яны часта самі з абурэннем гавораць аб захаванні калгаснай зямлі, аднак канкрэтныя меры да іх не прымаюць.

Дронна ў раёне выхучоша і да абмеру прасідацыйных участкаў калгаснікаў, а таксама зямель аднаасобнікаў і іншых не членаў калгасам. Таварышы, якія вызначалі старшнікам камісія па абмеру зямлі, да гэтага часу не ведаюць, у якіх сельсаветах яны будуць працаваць. Аб гэтым ім не казалі на так званым інструктарскім, які адбыўся 26 чэрвеня.

Інструктарж пачынаў бы пачаць ў 12 гадзін дня, а пачаўся толькі ў 3 гадзіны. Прычым, 20 чалавек старшні сельсаветаў і калгасам зусім не прысутнічалі. Парада не насіла характар дзелавой папрактыкі да абмеру. Тут гаварылі аб усім: і аб дэсаагалоўках і вывазін, аб закупу бульбы і інш., а аб галоўным, яе працягваюць праводзіць абмер, — нічога не гаварылі. Такі інструктарж нічога карыснага не даў.

**Ф. РУЦІН.**

# НА СЕНАКАШЭННЕ ЗАБЫЛІ

ЖЛОБІН. Багатымі прыдняпроўскімі сенажацкімі саяўцамі калгас раёна. Агнны толькі заўзятых лугоў 10.650 гектараў. А калі дадаць невазвышны і багаты сенажаці, то будзе больш 22 тыс. гектараў.

Пры добрым доглядзе і своєчасовай ўборцы ўсіх сенажаці мае стоткі сена, што яго хапае для жыццёвага калгасам, калгаснікаў і асабіста значная частка для праможа зяркае.

Як ні дзіўна, але ў раззе калгасам у мінулыя год не ханала сена. Прычына ў тым, што ў раёне кожны год недапушчальна запяваюць ўборку сенажаці. Трава перастае на карані, частка яе нават астэцца няскаманай. Так, у сельсаветах і.м. Кагановіча, Аліпавскага сельсавета, у мінулым годзе астэцца няскаманай 12 гектараў сенажаці. Зной калгас прапіншныя грошы на пакунку сена. Таюе становішча наглядзала ў многіх калгасам.

У раёне не прыняты неабходныя меры для таго, каб не паўтарыць памылак мінулага года, каб мабілізаваць усіх калгаснікаў на барацьбу з сенакашэннем і дробавіскае правядзенне сенакашэння. Факты гавораць аб тым, што кіраўнікі раёна і калгасам «забылі» на сенакашэнне.


Па сівяржэнню спецыялістаў, да сенакашэння можна было прыступіць дзён 10 назад, але на сёння большасць калгасам раёна да сенакашэння не прыступілі.

На 27 чэрвеня з 6 калгасам Майскага сельсавета да сенакашэння прыступілі толькі 2, а з 5 калгасам Кляцкінскага сельсавета яшчэ ні адзін не пачаў касавіць. Не лепш справа ў калгасам Салоскага і Вабюўскага сельсаветаў.

У раёне не вядзена барацьба з анты-механізатарскімі настроямі. У калгасам ёсць 170 касілак. Усе іх можна поўнасьцю прымяніць. Між тым, большасць калгасам касілак не скарыстоўваюць. Так, у калгасе «Рассвет», Майскага сельсавета, ёсць 11 касілак, але ні адна з іх не прымяняцца на касавіцы. У калгасе імяні Мірава з 11 сенакасілак працуюць толькі 2.

Задачу сенакашэння ў раёне імкунца адпраўляць тым, што моў, уся рабочая сіла занята на сясельню калгаснікаў з хутароў у калгасныя вёскі. Але гэта не так. Пераважна калгасам ўмею анулачыць работу па сясельню з сенакашэннем. Напрыклад, калгас імяні Мірава, Стара-Гуляйскага сельсавета, які ў апошні час сясельні больш 100 калгаснікаў, яшчэ 18 чэрвеня прыступіў да сенакашэння. Так працаваць могуць і астатнія калгасам раёна, імі толькі граба кіраваць.

**К. ПЫРК.**



Уборка сена ў калгасе імяні ВАВА, Любавіцкага раёна, Менскай вобласці. Фото С. Грына.

# ПАЛЕПШЫЦЬ РАБОТУ СПАЖЫУКААПЕРАЦЫІ

У выніку велізарнага росту культуры і змаганні калгаснага сялянства рэзка павялічыўся попит на розныя прамісловыя тавары. Навялічыўся ў некалькі разоў і завоз тавараў у вёску.

Задача пераключэння ў тым, каб культура арганізаваць гатэль на вёсцы і забяспечыць бесперабойнае снабжэнне насельніцтва таварам шырокага спажывання. Для выканання гэтай задачы перш за ўсё неабходна рашуча перабудова работу спажывааператыў у адпаведнасці з паставою СНС СССР і ЦК ВКП(б) ад 25 студзеня г. г.

Пастава патрабавала ад усіх кааператывных работнікаў, партыйных і совецкіх арганізацый шырыць сетку сельскіх магазінаў і крам, дабіцца поўнай насычанасці іх таварамі штодзённага пошту, уздымці барацьбу са скажэннямі і савецкага ганьлі і растратамі, умацаваць спажывааператыў праверанымі, працадзійнымі кадрамі, поўнасьцю аналізаваць кааператывную дыякратыю і справадзільнасць перад пайшчыкамі.

Прайшло 5 месяцаў з дня выдання паставы, але многія кааператывныя арганізацыі да гэтага часу яшчэ нічога не зрабілі для яе выканання.

Дубровенскі райспажываўсаюз па плане ў 1939 годзе павінен пабудавалі ясныя скар, 5 сельмагаў, 4 магазіны і саяныя магазіны, але будаўнічыя работы яшчэ не пачалі. У існуючых магазінах часта адсутнічаюць тавары штодзённага пошту, няма прэфікурантаў, не правяраюцца і не ўпарадкаваныя вавая гаспадарка. У магазіне № 1 (Сватойскае сельпо) брудна, тавары ў беспарадку раскіданы на падлогу. Больш месца не было ў продажы такіх прадметаў, як печаны хлеб, булчаныя вырабы, муча, ліжкі, нажы, вілкі, стаканы і іншыя пасуа.

Гандаль будаўнічымі і ляснымі матэрыяламі ў сувязі з сясельнем хутароў у калгасныя цэнтры мае вялікае значэнне. Аднак, гэта вялікая мерапрыемства ў Дубровенскім раёне таксама ігноруецца. Райсаюз не вядзе барацьбы з растратамі. Па многіх растратах, вывезеных яшчэ ў 1938 годзе і пачатку 1939 года, да гэтага часу не аформлены справы і не праведаны следчыя органы. Растратчыкі кааператывных сродкаў беспарэчна працягваюць астэцца на ранейшай рабоце.

У загадчыка магазіна № 11 Яўдэялаўскага ў 1938 годзе была выяўлена растрата. Ён астэцца на сваёй рабоце, нават не вышпіншны нехапаючай сумы. У 1939 годзе ў яго была выяўлена новая растрата, але і пасля гэтага ніякіх мер з боку гарно і райсаюза да растратчыка не прыняты.

Пабольныя факты ўнага аялчунства растратчыкаў у Дубровенскім раёне не адзіныя. У райсаюз паступае шмат сігналаў і скары прапіншны аб грубых скажэннях савецкага ганьлі, але большасць з іх астэцца без усякага разважання. У лютым 1939 года трамзаявін С. у сваёй заяве на імя РК КП(б)Б паведамаў аб тым, што загадчык магазіна № 3 Сватойскага сельпо Кароткін займаецца абавязаннем пакункі, незаконна павышае цэны на тавары. Пры правярэнні факты гэтыя поўнасьцю павердзіліся. Аднак, райсаюз ніякіх мер да Кароткіна не прыняў, і толькі пасля таго, калі ў яго была выяўлена растрата, райсаюз

уважліва выслушае і сельпо вядуць слаба. Аб гэтым свейстах наступныя даныя. На 1 студзеня 1938 года растрат было 160,8 тыс. руб., а на 1 студзеня 1939 года яны павялічыліся да 276,5 тыс. рублёў, а на 1 красавіка 1939 года — да 285,8 тыс. рублёў. Спагнара растрат з 1 студзеня 1938 года па 1 красавіка 1939 года — 54 тыс. рублёў і спісана за гэты час 32 тыс. рублёў. Многія справы на растратчыкаў не перададны следчым органам.

Райгандлі слаба ажыццяўляюць кантроль за работай спажывааператыў. Браньні камісія не працуюць, рэвізія праводзіцца рэдка. Райсаюз і сельпо не ачытваюцца аб сваёй рабоце перад пайшчыкамі.

**М. РЫПІНСКІ.**

# ДЗЕ АДРАМАНТАВАЦЬ ВЕЛАСПЕД?

Многія прапіншны Камарынскага раёна маюць веласпеды. Веласпеды ўвайшоў у быт і з'яўляюцца адным са злучных відаў перасоўвання.

Аднак, кіраўнікі Камарынскага раёна заблілі аб аной «робаце», што вельма-машына часам псуецца і што ў гэтым выпадку неабходна майстэрня для рамонту.

У выніку велізарнага росту культуры і змаганні калгаснага сялянства рэзка павялічыўся попит на розныя прамісловыя тавары. Навялічыўся ў некалькі разоў і завоз тавараў у вёску.

Задача пераключэння ў тым, каб культура арганізаваць гатэль на вёсцы і забяспечыць бесперабойнае снабжэнне насельніцтва таварам шырокага спажывання. Для выканання гэтай задачы перш за ўсё неабходна рашуча перабудова работу спажывааператыў у адпаведнасці з паставою СНС СССР і ЦК ВКП(б) ад 25 студзеня г. г.

Пастава патрабавала ад усіх кааператывных работнікаў, партыйных і совецкіх арганізацый шырыць сетку сельскіх магазінаў і крам, дабіцца поўнай насычанасці іх таварамі штодзённага пошту, уздымці барацьбу са скажэннямі і савецкага ганьлі і растратамі, умацаваць спажывааператыў праверанымі, працадзійнымі кадрамі, поўнасьцю аналізаваць кааператывную дыякратыю і справадзільнасць перад пайшчыкамі.

Прайшло 5 месяцаў з дня выдання паставы, але многія кааператывныя арганізацыі да гэтага часу яшчэ нічога не зрабілі для яе выканання.

Дубровенскі райспажываўсаюз па плане ў 1939 годзе павінен пабудавалі ясныя скар, 5 сельмагаў, 4 магазіны і саяныя магазіны, але будаўнічыя работы яшчэ не пачалі. У існуючых магазінах часта адсутнічаюць тавары штодзённага пошту, няма прэфікурантаў, не правяраюцца і не ўпарадкаваныя вавая гаспадарка. У магазіне № 1 (Сватойскае сельпо) брудна, тавары ў беспарадку раскіданы на падлогу. Больш месца не было ў продажы такіх прадметаў, як печаны хлеб, булчаныя вырабы, муча, ліжкі, нажы, вілкі, стаканы і іншыя пасуа.

Гандаль будаўнічымі і ляснымі матэрыяламі ў сувязі з сясельнем хутароў у калгасныя цэнтры мае вялікае значэнне. Аднак, гэта вялікая мерапрыемства ў Дубровенскім раёне таксама ігноруецца. Райсаюз не вядзе барацьбы з растратамі. Па многіх растратах, вывезеных яшчэ ў 1938 годзе і пачатку 1939 года, да гэтага часу не аформлены справы і не праведаны следчыя органы. Растратчыкі кааператывных сродкаў беспарэчна працягваюць астэцца на ранейшай рабоце.

У загадчыка магазіна № 11 Яўдэялаўскага ў 1938 годзе была выяўлена растрата. Ён астэцца на сваёй рабоце, нават не вышпіншны нехапаючай сумы. У 1939 годзе ў яго была выяўлена новая растрата, але і пасля гэтага ніякіх мер з боку гарно і райсаюза да растратчыка не прыняты.

Пабольныя факты ўнага аялчунства растратчыкаў у Дубровенскім раёне не адзіныя. У райсаюз паступае шмат сігналаў і скары прапіншны аб грубых скажэннях савецкага ганьлі, але большасць з іх астэцца без усякага разважання. У лютым 1939 года трамзаявін С. у сваёй заяве на імя РК КП(б)Б паведамаў аб тым, што загадчык магазіна № 3 Сватойскага сельпо Кароткін займаецца абавязаннем пакункі, незаконна павышае цэны на тавары. Пры правярэнні факты гэтыя поўнасьцю павердзіліся. Аднак, райсаюз ніякіх мер да Кароткіна не прыняў, і толькі пасля таго, калі ў яго была выяўлена растрата, райсаюз

уважліва выслушае і сельпо вядуць слаба. Аб гэтым свейстах наступныя даныя. На 1 студзеня 1938 года растрат было 160,8 тыс. руб., а на 1 студзеня 1939 года яны павялічыліся да 276,5 тыс. рублёў, а на 1 красавіка 1939 года — да 285,8 тыс. рублёў. Спагнара растрат з 1 студзеня 1938 года па 1 красавіка 1939 года — 54 тыс. рублёў і спісана за гэты час 32 тыс. рублёў. Многія справы на растратчыкаў не перададны следчым органам.

# 225 ГЕКТАРАЎ НА ІЛЬНАЦЕРАВІЛКУ

У 1937 годзе я выпрабавалі ільнацеравілку «ВНП-5» 125 гектараў ільну, а ў мінулым годзе — 180 гектараў пры порые 50. Совецкі Урад, большыя частка партыя вельма ашанілі маю работу і ўзнагародзілі мяне ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга. Галоўны Выставачны камітэт заперваў мяне ўдзельнікам Усесаюзнага сельскагаспадарчай выстаўкі. Усе гэта натхніла мяне на яшчэ большыя поспехі.

Ужываючыся ў сацыялістычнае спарборніцтва імяні Тройкі Сталінскай Пятніцы, я абавязваўся выпрабавіць сёлета 225 гектараў ільну. Для таго, каб выканаць сваё абавязанства, я добра адрамантаваў ільнацеравілку, абкатаў яе і забяспечыў неабходнымі запчасткамі.

У калгасам Ніваўскага сельсавета і ў калгасе «Чырвоны плонер». Забычановага сельсавета, дзе буду ўборач дён, адвезуць часткі паашчай у 225 гектараў. Усе яны мной правараны.

Асабліва добра дагледзены свае пасевы ільнаводчыя звыны калгас імяні Сталіна. Становішча пасеваў абяпае тут сярэдні ўраджай не менш 7 цэнтнераў ільнавадка з гектара, а ў стахановскім звыне Майсеенкі Анастасіі — не менш 10—12 цнт. Добрыя віль на ўраджай і ў астатніх калгасам.

І прыкладу ўсе сілы, каб дапамагчы калгасам своєчасова і без страт ўбраць гектараў ўраджай ільну.

**А. П. ХОМЧАННА,**  
орденаносец, ільнацеравілчык Забычановай МТС Насцюковіцкага раёна.

# РАШУЧА ВЫКРЫВАЦЬ ПАКЛЕПНІКАЎ І ПРАВАКАТАРАЎ

У сваім дакладзе на XVIII з'ездзе партыі аб змяненнях у статуте ВКП(б) таварыш Жданав з усяй сілай паставіў пытанне аб неабходнасці рашучай барацьбы з паклепнікамі і правакатарамі.

«Паклеп на чэсных работнікаў пад сцягам «спільнасці» — гаварыў таварыш Жданав. — з'яўляецца ў пераходны час найбольш шашыраным спосабам прыкрыцця маскіроўкі ворагаў дзейнасці. Навяртыты асіныя гнізды ворагаў шукайце перш за ўсё срод пакепніцкаў».

Гэтыя ўказанні таварыша Жданова з'яўляюцца ключом да раскрыцця і разумення тых скрытых метадаў класавай барацьбы, якія за апошні час нярэдка скарыстоўваюцца ворагамі, каб шляхам паклепну перабіць намы большыя людзей, апаўчыць чэсных совецкіх людзей.

Таварыш Сталін заўсёды вучыць бараджа і ўважліва адносіцца да людзей, да калгасам, выправаць і выхадзіць гэтыя зматы фон партыі і дзяржавы. На ўсё свет годна прагучалі паўкі таварыша таварыша Сталіна, сказаныя ім на выпуску акадэмікаў Чырвонай Арміі 4 мая 1935 года. «Трэба, нарэшце, зразумець, што з усёх каштоўных капаляў, якія ёсць у савецкім сацыялізму і сацыялізму, самым каштоўным і самым рашучым капіталам з'яўляюцца людзі, кадра».

Пытанне аб кадрах, аб іх палітычным выхаванні на велізарную навуковую вышні паставіў пачацэр пародаў у сваім дакладзе на XVIII гістарычным з'ездзе ВКП(б). Таварыш Сталін указаў, што пасля таго, як выправавана прымальна палітычная лінія, рашучай сілай палітычна і дзяржаўнага кіраўніцтва становіцца кадра. «...разумець чыя палітычную лінію партыі, усурдымаючы яе, яе сваю ўласную лінію, гатовы правесці яе ў жыццё, умочыць ажыццяўляць яе на практыцы і адзінага адказна за яе, абавязаны яе, змагацца за яе. Без гэтага прымальна палітычная лінія рыскуе астэцца на паперы».

У гэтых глыбока вжываючых словах правальна паказвае ў выключнай сілай выражана любоў да совецкіх людзей, да

# С. НОВІК

Пракурор Беларускай ССР

Беларуская ССР

паклепніцкіх дзеянняў і толькі за апошні час барацьба з паклепнікамі стала ў цэнтры яе ўвагі.

Было выкрыта і прынята да судовога адказнасці намага спраўнаўкаў Сабакенца, які паклепніцкім заявамі ў партыйныя органы, правакатарскімі карэспандэнцый і друг стваралі атмасферу неадверга, а часам і спрыялі ізаляцыі чэсных камуністаў і беспартыйных большыкоў.

Знаёмым чынам чэсных людзей, паклепнікі прабаўлі прасяваць «спільнасці» і «карытэны» грамадскіх работнікаў, і на гэтым будавалі сваю кар'яеру. Аб такіх «засяцельцах» вельмі метка сказаў вялікі рускі сатырык Салтыкоў-Шчыдрін: «Борся я адзі боек моладых людзей, якія вельмі кар'еры гатовы отрочыцца ад отпа і матеры, якія не кажуць, адна вышпіншны не целеню, усе потрасаць указатэльным перстом, как бы угрожаў невядомым вораг: вот я тебя».

Вось прыклад паклепні і правакатарства асабістай помсты. Нехта Тітоў быў павердзены справядлівай крытыцы з боку камуніста Г. Неўзабае пасля гэтага Тітоў быў перавезен на ніжэйшую пасаду. Замест таго, каб прызнаць сваю памылку, Тітоў выбраў шлях паклепні

